


Я ДРДЗДОВИЦ

ФЯБЕСИФЯ  
СБЕЛ




БІЛARУСКА  
СУДОВАЯ КОМІСІЯ  
СУДОВИЙ АДМІNІСТРАТИВНИЙ  
ІНСТИТУТ  
ІІІ



Планэты Сонцавай систэмы з іх-  
нымі адлегласцямі ў міліёнах  
кілёмэтраў ад Сонца і кругабеж-  
нымі планэтнымі гадамі ў днях  
і гадах зямнога часу.

- 1) Планэты асяродкавага круга-  
бежжа: Мэркуры, Венэра, Зем-  
ля і Марс.
- 2) Планэты акружнога круга-  
бежжа: Юпітэр, Сатурн, Уран  
і Нэптун.



БА 81.168

БЕЛАРУСКАЯ  
СТУДЕНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ  
„SCORINIA“  
1931 г.  
для №  
Вильня, вул.

# НЯБЕСНЫЯ БІГ

Працу маю гэту, — афярнапрацууючым дзеля навук — на добрае карыстаньне, а бацьком майм, — Нарцызу, што пры жыцьці сваім любіў гутаркі а планетах і матцы Юзэфе, ад каторай ніраз даводзілася чуць: „Вучыся і назнай Нябесныя бегі“, — на съветлую памятку ім, — заафяроўваю.

АЎТАР.

## ЗЪМЕСТ:

- I. Пазаатмосфэрная бронь зямной паверхні.
- II. Кружнік Сатурна.

Дзяржавнае ачынне Парторганд  
„Скаринія“. д. др

ВІЛЬНЯ 13-11-2 1931 г.

Выданье аўтара з уласнаручнымі яго лінарытамі.



ДРУКАРНЯ А. ДВОРЖЭЦА. ЗАВАЛЬНАЯ ВУЛІЦА 32.

25.04.2009

134//7585/026/

## КОЛЬКІ СЛОЎ АБ ПРЫЦЯГУ.

Кожнае тугасплочанае нябеснае целя павінна абладаць дваякага роду прыцягамі:

- 1) цэнтрацяжным або стацяным (прамянючым перак плазу паверхні), — які замыкаецца ў геоідах ды адпаведаючых ім сфероідах; і
- 2) адлегласцява - узаемацяжным з іншымі нябеснымі целамі.

На колькі першы агранічан у сваім дзеяньні прасторам, ахапліваючы сабою адлегласць панад паверхнай тэй ці іншай цэнтрацелай планэты не далей як на адзін радзіус апошняй, — на толькі другі безгранічан і дзеіць як узаемацяжнасць з іншымі нябеснымі целамі на вельмі далёкія адлегласці, — зусім незалежна ад сувязі з першым.


Цэнтрацяжны прыцяг паходзіць ад узаемацяжнасці адваротна распаложаных, праз цэнтр, пластоў массы.

Адлегласцявы-ж узаемацяжны прыцяг паходзіць ад агульнамасавай вялічыні двух разрозненных прасторамі цел, якія адно на адно дзеюць праменючы сваю паступова напоўслабнучай праз адлегласць, сілай ўзаемацяжнасці, — якую можна выразіць толькі напрамкавымі кругамі, працягінальнымі вялічыніе массы таго цела ад якога яны паходзяць, — праз падвоеваньне, наступным парадкам: радзіус першага кругу ровен дыаметру вялічыні цела, а радзіус другога кругу ровен двум дыамэтрам і гэтак далей.

(гл. лінарыты 1, 2 і 3).

У каторым адлегласцявым кругу сваей вялічыні нябеснае цела адно аднаго трymаецца на ўзаемацяжнасці:

Сонца	Мэркура	ў кругу	6,	Мэркуры	Сонца	ў кругу	14—15.
"	Венэру	" "	7,	Венэра	" "	" "	13—14.
"	Зямлю	" "	7,	Зямля	" "	" "	14.
"	Марса	" "	8,	Марс	" "	" "	15—16.
"	Юпітэра	" "	9—10,	Юпітэр	" "	" "	12—13.
"	Сатурна	" "	10,	Сатурн	" "	" "	14.
"	Урана	" "	11,	Уран	" "	" "	14—15.
"	Нэптуна	" "	12,	Нэптун	" "	" "	18.
"	Месяца	" "	7,	Месяц	" "	" "	16.
Земля	Месяца	" "	5,	Месяц	Зямлю	" "	7.



Лін. 1. Цэнтрацяжная дзеінасьць зямной кулі.

Падзел цяжарацяжнасці цэнтрацяжнага прыцягу Зямлі, або; колькі-б важыў на спружыновым безъмянным ізалірованым ад націску няўсюдах роўнага паветра, пры аднай і тэй самай, сталай, тэмпэратуре, — адзін кілограм (1000) над паверхній і пад паверхній зямлі, а зароўна і на паверхнях іншых, меншых за зямлю планетах.

(T — Зямлі), V — Венэры, Ms — Марса, Mr — Мэркура і L — Месяца.


## Пазаатмосфэрная бронь зямной паверхні.

Вялікую роль іграюць у існаваныні нябесных цел іхныя паверхнія - цэнтрацяжныя пазаатмосфэрныя броні.

Бадай што няма ніводнага колькі небудзь ды ўплотненага нябеснага цела катарае-б ня мела гэтай цэнтрапрыцяжнай а за адно і абаронна - адкідальнай абалоні, напамінаючай сабою нешта ў родзе нявідоchnатаemнічай шпанцэрнай броні. Маюць яе тугацэнтрацелыя, з тугаўплошчанымі паверхнямі, вялізныя галы, якою зьяўляеца і нашая планета Земля. Маюць яе і тугагазавыя ды парожнацелыя, балёністыя, да якіх можна-б было залічыць і нашае съветазорнае Сонца. Маюць яе і неправідлова акругленныя, няроўнабокія, да якіх можна аднісьці, у нашай соўнечнай планэтнай систэме, бальшыну планэтных папутчыкаў, лун. Маюць яе як абладаючыя так і неабладаючыя атмосфарамі, да якіх можна было-б залічыць аж занадта багатую атмосферай планету Венэру і зьбяднелую на ваду і паветра, — закрысталізаваўшую бальшыну газаў сваей атмосфэры ў ледавіковыя адклады, — нашую зямную луну, красу нашых начэй, — Месяц. Маюць яе і кругабежныя суцэльнацелыя абручавастыя кружнікі, якімі зьяўляюцца, на падзіўленыне нашым зямным астрономам - абсэрватарам абручы кружніка Сатурна. Маюць яе буйнацелыя глобы - гіганты, як планета - вялікан Юпітэр і невялічкія, нярэдка малаакругленные пла-нэткі - ліліпуты, якіх можна наглядаць паміж кругабегамі Марса і Юпітэра, ў кругабежным паясе так званых планэтойдаў ці астэройдаў. Маюць яе і пааддзельныя наймалейшыя міркі, якія не раз і да нас на зямлю залетаюць, як падаючыя зоркі, — мэтэоры.

Ня маюць яе толькі лёгкагазавыя скупішчы ды агулам узятых, не паасобныя, а як нейкая цэласць — раі нябесных дробных цел, укладаючых з сябе, на выгляд, нешта супольнацэлае, што мы і бачым у выглядах камэт, з іх газаватымі косамі і са скупліваючымі ў сабе цэльяя систэмы разрозненных цел, галовамі.


Адкідальная бронь нашай планеты зямлі гэта ня ёсьць надземная тугапругкая паветранагазавая абалонь, — атмосфера, каторую прынята лічыць як за шпанцэрную бронь зямлі ад камэт і мэтэораў, якая дзякуючы сваей пругкасці, падобна рэзінаваму мячу або туга набітай



Лін. 2. Сфэроіды і геоіды цэнтрацяжнасці зямной глобы, з паказынікамі (а і б) найменшай (VI) і найбольшай (I) цяжарацяжнасці. С. — паказынік першага (I) кругу агульнамассавай, адлегласьцявай, міжпланэтарнай узаемацяжнасці Зямлі з іншымі нябеснымі целамі.

Лін. 3. Адлегласьцевая ўзаемацяжнасць Зямлі з Месяцам.

Т. — Зямля. Л — Месяц. Т — Л, — пункт ураўнаважаныня сіл узаемацяжнасці Зямлі і Месяца. Земля Месяца трymаець у пятym (5), а Месяц Зямлю ў сёмым (VII) сваім адлегласьцявым кругу агульнамассавай, кулявой, сілы ўзаемацяжнасці.



пухам падушцы, — якобы здольна ня толькі натоё каб драбіць і спаліваць праз церцьце, прашываючыя яе падаючыя зоркі, — мэтэоры, але і адкідываць іх прэч ад прыбліжэння да зямной паверхі. Не, атмосфера можыць некатарыя падаючыя з нябесных прастораў зоркі — каменьня, — толькі абязшкоджываць, але не адкідываць.

Запраудная адкідалльная бронь зямлі, — гэта не атмосфера. Запраудная бронь зямлі зьяўляецца броннью ня толькі для зямлі але броннью і для самой зямной атмосфэры.

Гэта бронь зямлі, хоць у суцэльнасці свайго абыйма і замыкаець у сабе атмосферу зямлі але сама пасабе застаецца пазаатмосфэрнай, як нешта фізычнае але беззялеснае і нязрухомае ды на шмат большае, шмат абаймісцейшае за зрухомую і матэрыяльнную атмосферу.

Атмосфера складаецца са сфероідальных слоёў матэрыі з рухомаплыткіх, цякучых газаў узалежненых ад прыцягу зямной паверхні.


Пазаатмосферная-ж бронь зямлі складаецца таксама як быццам з нейкіх сфероідальных слоёў але ні матэрыі а цяжарацяжнай сілы паходзячай ад [земной] массы. Сфероідальная слоі атмосфэры могуць быць і не прыкуты да той ці іншай мяйсцавасці зямной паверхні і могуць на ей перамешчацца. Сфероіды-ж пазаатмосфернай броні зямной, незварушны і складаюць сабою як нешта суцэльна-нераздзельнае з масаю зямлі.

Тоўшча зямной атмосфэры ўзалежнена не ад вялічыні зямной глобы а ад запасу колькасці ўходзячых у ейны склад матэрыі газаў. Тоўшча-ж або вышыня пазаатмосфернай зямной броні, — цалком узалежнена ад вялічыні і формы зямной глобы, а галоўнае ад фізичнага складу цэнтру апошняй, залежна ад таго ці гэты цэнтр зьяўляецца суцэльнамассавым, ці прадстаўляець з сябе нешта ў родзе дупля, утвараючага сабой пярэрву для ўзаемацяжнасці адваротнай лежнных цераз цэнтр, падпаверхніяных агбавых пластоў зямной массы, якія і ўтвараюць цэнтрацяжную сілу зямлі, з найбольшай цяжарацяжнасцю да цэнтру зямной глобы, у найбольшым і найплатнейшым падпаверхніяным геоідзе апошняй.


Пазаатмосферная адкідалльная а за адно і сабіральнае бронь,—бо ўсё што нездалелася-б быць адкінутым, мусіць беззваротна ў ёй па-застацца, — зьяўляецца броннью і для самой зямной атмосфэры якая ніколі-б нездалела-б утрымацца над паверхняю зямлі каб неразпарошицца, неразплысціся ў безпаветральным прасторы, па шляху бегу сваей планэты, на паверхні якой яна знаходзіцца.

Пазаатмосферная цэнтрацяжная а за адно і адкідалльная абалонь зямлі, — гэта ёсьць ня што іншае як сфероіды цэнтральна-паверхніага стацявога прыцягу зямной кулі, ахапліваючыя сабой ня толькі найвышэйшыя слоі газаў атмосфэры, але зверх гэтага і агібаючыя

кругом зямлі пазаатмосфрай, безпаветральныя прасторы да шасьці ты-  
сяч вёрст у гору, вышынёй, над паверхняю зямлі. — Блізка што толь-  
кі-ж сама як і ад паверхні да самага цэнтру зямлі. Яна звязавае гэтыя  
безпаветральныя прасторы з паверхняю зямной массы як нешта суцэль-  
нае неразлучнае. Разам з апошній aberтаочыя кругом зямной восі  
і разам неразлучна з паверхняю зямной глобы вандруючыя па між-  
планэтарнаму прастору, шляхам бегу Зямлі кругом Сонца, бароню-  
чы паверхню зямную, з атмосфрай, сваю разгоннаю сілай ад  
вандруючых камэт ды раёў мэтэораў, недапускаючы іх даткнуцца на  
толькі самой зямной паверхні але нават самых высокіх слaeў ейнай  
атмосфры. Толькі хіба тысячная доля з адкінутых мэтэораў, з самых  
найменшых, ды й то бліжэй да полюсаў зямлі, дзе разгон адкідалнай  
сілы шмат меншы чым-сь на экватары, — прашываючы гэтую бронь  
далетаючы да верхніх слaeў нашай атмосфры, на каторай праз  
церцьце аб ейнай матэрыяльныя часцінкі распальваюцца і робюцца  
відочнымі для нашага зроку, у выглядзе яснабелых агнявых шрамоў,—  
сьледу падаючых зорак.



Лін. 4. Цэнтраціжная дзейнасць някругласфармовага нябеснага цела.




Лін. 5. Цэнтрацяжная дзейнасьць суцэльнаце лага абручавастага кружніка:

а — агба; б — сугба; в — сфэра надпаверхнянага прыцягу агбы; д — сфэра надпаверхнянага прыцягу сугбы; е — лінія дзелючая кружнік на дзьве роўныя палавіны; ф — лінія — суючня дзелючая массу кружніка на дзьве няроўныя палавіны, — на большую — агбу і меншую — сугбу, а заадно служачая цэнтрам узаемацяжнасці массаў агбы і сугбы. Агба дзеіць на сугбу съціскаючы да цэнтру саскеплеваючы, а сугба на агбу, — адваротна, — адкідаючы преч ад цэнтру, раскеплеваючы. Пераважная - ж сіла націску, — на баку агбы; г — лінія абрубу надпаверхнянай цэнтрацяжнасці кружніка.

Лін. 6. Раскрой сонцевага ядра: аа—gg, — як абалоніста - цэнтрамассавага і д—е—ф, — як абалоніста - цэнтрапарожнага, — судзячы па занадтаму збліжэнню да паверхні сонца камэты 1882 году. а — съветачная паверхня; б — круг абрубу цэнтрацяжнай дзейнасці сонцевага ядра калі-б такая была агульна поўнамассавай; в — круг збліжэння камэты 1882 г. — нарушыўшай адкіданную свойкасць кругу б; д—агба; е — сугба і ф — дуплявия сферы прыцягу, — агульнай тоўстамассавай абалоні цэнтрапарожнага ядра; г — цэнтрацелае ядро з высокаадлегаючай над ейнай паверхняю съветатачай абалонінью Сонца, калі-б апошнє не было-б цэнтрапарожным.

- I — лінія надпаверхнянай цэнтрацяжнай дзейнасці сонцевага ядра.
- II — лінія паверхні съветатачай абалоні сонца.
- III — лінія — суючня ўзаемацяжнасці агбы і сугбы тоўшчы - массавай абалоні складаючай сабою цэнтрапарожнью глобу Сонца, — калі-б апошнє аказалася-б у запраўднасці цэнтрапарожным.
- IV — лінія сугбай дуплявой паверхні.
- V — лінія абрубу дуплявой сферы прыцягу сугбы.
- VI — радзіус дупля.
- VII — радзіус нейтральнага, бязпрыцяжнага цэнтру дуплявога простору.
- VIII — лінія паверхні цэнтральнага ядра сонца, — калі-б апошнє аказалася-б абалоністым але не цэнтрапарожным, а падобна сатурнавым, абалоністага паходжання, абручам, — з суцэльнамасавым ядром Сатурна ў сваім цэнтры.



Дзякуючы сваей пазаатмосфэрнай броні, — нашая планэта на якой мы жывём, — зусім не баіцца сутычак з грознымі, нераз ужо палохайшымі людзей, касатымі або метлавастымі камэтамі, якія ўжо нераз пагражалі зъмісьці сабой з зямлі ўсё што ёсьць на ейнай паверхні.

Дзякуючы разгонна-адкіданай сіле сваей пазаатмосфэрнай броні, — нашая планэта земля разьбіваець наскролькі напатыканыя на сваім бегавым шляху гэтыя страшныя камэты, кішачыя цэлымі систэмамі дробных міркоў, — мэтэораў, зусім недаючы нам гэтага адчуць што яна іх разьбіваець, — як гэта сталася некалькі дзесяткаў гадоў таму, пры сустрэчы зямлі з камэтаю Біэля. Дзякуючы замыкальным свойскасьцям сваей пазаатмосфэрнай броні, нашая планэта—Земля не губляеца, нераспарошываець па шляху свайго кругабегу абвалакаваючых ейную паверхню газаў атмосфэры.

Развійся на нашай планэце тоўшча атмосфэры да такой надмернасьці што шасьцітысячнавёрстная вышыня кругаземнай, надпаверхнінай, цэнтрапрыяжнай, а заадно і адкіданай абалоні, — аказалася-б не ўстане ў сабе атмосферу зъмісьціць, — або прасьцей кажучы; — разрасьціся нашая атмосфера балей як на шэсць тысяч вёрст у гору сваей таўшчынёй, і тады-б нашая планэта—Земля аказалася-б зусім няздольнай утрымаць усю гэтую тоўшчу цалком за сабой і верхняя слай гэтай атмосфэрнай тоўшчы павінны былі-б разсеіцца, распарошыцца, па бегавому шляху нашай плянэты,— з выглядам даўгога камэтнага хваста, плывучага па безпаветральному простору, съледам бегу за сваім ядром — планэтай.

На заканчэннне разважаньняў аб пазаатмосфэрнай броні, — варта зазначыць: сустрэнься нашая планэта з якой небудзь надта буйнай яснагаловай камэтай, — (якую магчыма што ў ненадта далёкай будучыні давядзецца нам, на просторах нашага неба, пабачыць) — то нам як жыхарам далёкаадлеглай ад берагу мора краіны, — ніякой шкоды для нас камэта ня прычыніць, бо апрыч свайго буйна-ядравога, падобна луннаму, адлегласціважнаму ўплыву на съціск нашага паветра ды на марскія прылівы, — нічога з горшага прычыніць для нас, жыхароў зямлі, — няздолеіць. Бо пазаатмосфэрная броня зямлі стаіць у нашай абароне.

## КРУЖНІК САТУРНА.

„Абручы Сатурна складающа  
з мірыад малюсеньких цел з като-  
рых кожная з іх абладаець сама-  
стайным рухам”.

(З астронамічных книг  
праф. В. Мэйера).

---

Дзеля ясьнейшай выразнасці ў апісах кружніка абручоў Сатурна, — знайшлася патрэба для кожнага з абручоў даць адпаведную назову. Для нутранога, найбольш широкага, брылявастага, — Брылявік; для вонкавага, брыжавастага, — Брыжавік, а для ягонага агбавога, абадавастага брыжу, Абадніца, або прости Брыж.


Бакавыя плазавыя побачлежныя паверхні, суцэльнацелых абручоў, — бакавіцамі, а агбавыя (абадовыя) рабравыя паверхні, — абічаямі.

---

### АБ СУЦЭЛЬНАЦЕЛЫХ АБРУЧАХ У КРУЖНІКУ САТУРНА.

Кожны суцэльнацелы абруч Сатурна дзеліцца на дзве няроўныя вялічынёй палавіны, на большую агбавую або вонкавую і меншую сугбавую або нутраную, ці інакш кажучы, — на агбу і сугбу.

Агба дзеіць на сугбу аглабліваючы, сасклеплеваючы і съціскаючы яе да цэнтру, а сугба на агбу адкідаючы прэч ад цэнтру, а за адно і супрацьдзеючы цэнтраціжнасці стацявога прыцягу Сатурна, аслабляючы цэнтраціжную сілу апошняга на некатарую пад сабой адлегласць, роўную сваей шырынёй, шырыні сугбы, што й можна заўважыць пад брылявіковай сугбой затрымаўшай пад сабой абышырны кружнік безпаветральнага простору, запоўнінага матэрыяльнымі часцінкамі, — які вядомы ў астрономіі пад назовай празарочнагазавага абруча Сатурна.



Лін. 7. Планэта Сатурн з кружніком сваіх абручоў. (Выгляд з полюса).

Кружкі з літ. Т абазначаюць вялічыню нашай планэты зямлі ў парадананыні — з вялічынёй планэты Сатурна.

Лін. 8. Кружнік абручоў Сатурна, — плазам і перак у раскроі.

а — глоба самога Сатурна. б — круг падкружніковага прастору між празарочнагазавым кружніком і экватар'яльнай паверхніяй Сатурна, — цалком узалежненага ад цэнтраціяннасці апошняга. с — круг празарочнагазавага кружніка напоўзалежнага ад сугбавога прыцягу Брылявіка. д — круг сугбавой часыці Брылявіка, — сугба. е — круг агбавой часыці Брылявіка, — агба. ф — круг розстані між Брылявіком і Брыжавіком (прамежутак Кассіні). г — сугба Брылявіка. і — агба Брыжавіка. ј — абадавы круг Брыжавіка, — брыж або абадніца. к — сфера цэнтраціяннасці Брыжавіка і брыжу. л — пазасферныя міжпланэтарныя прасторы.

I — лінія паверхні Сатурна.

II — лінія знейтралізованих прыцягаў між Сатурнам і Брылявіком.

III — лінія хаостычнай паверхні сугбавога рабра Брылявіка і кругабегу разрозненненнацелых, раявых абручоў.

IV — лінія — сutoчня ўзаемаціяннасці сугбы з агбай Брылявіка.

V — лінія абічавой паверхні агбы Брылявіка.

VI — лінія сугбавога рабра Брыжавіка.


VII — лінія абрубу цэнтраціяннасці Сатурна.

VIII — лінія — сutoчня ўзаемаціяннасці сугбы з агбай Брылявіка.

IX — лініямагчымай розстані між Брыжавіком і брыжом.

X — лінія абічавой паверхні брыжу.

XI — лінія абрубу цэнтраціяннасці брыжу і Брыжавіка.



Папярэчны раскрой суцэльнацелых абручоў Сатурна, па радзіўсу, павінен мець выгляд адвеснараспaloжаных, адзін над адным, двух няроўнай вялічыні кліноў: ніжэйшы тупаканчаты, — Брылявік, а вышэйшы да нізу востраканчаты, — Брыжавік, і абодва ў гору шырэйшыя (таўсьцейшыя) а ў ніз вузейшыя (цинейшыя).

Прычынай розніцы ў формах тоўшчы паасобных суцэльнацелых абручоў, — зъяўляеца некатарай часткавая ўзалежненасць іхных плававых паверхняў, — бакавіц, ад прамянёў цэнтраціяжнасці: верхняга, Брыжавіка, ад цэнтру ў сугба - агбавой суточні, — Брылявіка, — а ніжэйшага, Брылявіка, ад цэнтру глобы самога Сатурна.

Брылявік знаходзіцца ў поўнай згоднасці з сваім қорпусам і напрамкам сваіх бакавых, плававых паверхняў, — са стацявымі праменямі экватэр'яльнага цэнтраціяжнага прыцягу Сатурна, — на цяжараціяжных сфэроідах меншпалавіннай сілы тэй цяжараціяжнасці якая істнуець на паверхні апошняга, невыходзячы сваю агбой па за абруб сферы замыкаючай у сабе разам з Брылявіком і падбрывіковымі скupішчамі, — пазаатмосфэрную цэнтраціяжную абалонь Сатурна, служачую для апошняга як незварушнасуцэльнае з массаю ягонай, — разгонна - адкідалльная шпанцэрная бронь.

Брыжавік-жа знаходзіцца па-за сатурнавай цэнтраціяжнай шпанцэрнай абалоніяй, — базыруючыся раўнавагай свайго корпуса на Брылявіку, у поўнай згоднасці напрамкам сваіх бакавых паверхняў са стацявымі праменямі цэнтраціяжнага прыцягу не самога Сатурна а Брылявіка, у поўнай незалежнасці ад беспасрэдняга цэнтраціяжнага прыцягу сатурнавай паверхні.

Вонкавы абруч Сатурна, — Брыжавік, знаходзючыся па над паверхняю сфер дзеінасці цэнтраціяжнай пазаатмосфэрна - шпанцэрнай абалоні Сатурна і будучы праз гэта зусім унезалежненым ад беспасрэдняга паверхняна-стацявога прыцягу апошняга, — базыруеца сваю раўнавагай праз узаемаціяжнасць не на Сатурне а на распаложаным пад ім, меншым па акружнасці, асяродкавым або нутраным суцэльнацелым абручу, — Брылявіку, зъмешчаеца напоўзамкнутым у агбавую абічаявую цэнтраціяжную пазаатмосфэрную абалонь апошняга, блізка што на такіх-же самых устоях як і Брылявік адносна глобы Сатурна, за вылукай адменнасці свайго аберталльна - кругабежнага руху.

Брыжавік павінен мець свой уласны, мала ўзалежнены ад цэнтру, аберталльны рух кругабегу, з даволі значнаю розніцай ад руху самога Сатурна і закутага ў пазаатмосфэрную абалонь цэнтраціяжнасці апошняга, — Брылявіка. Розніца між рухам Брыжавіка а Брылявіком, павінна залежыць ад шырыні ці вышыні, розстані (прамежутку) між імі.

На колькі радзіус агбавога рабра Брылявіка карацей за радзіус сугбавога рабра Брыжавіка на толькі суткі на Брыжавіку павінны быць даўжэйшымі як на Брылявіку.


Розніца-ж між даўгатой сутак на Брылявіку і сутак на самым Сатурне, — павінна залежыць ад такіх-жа самых прычын як між Брыжавіком і Брылявіком, — калі ў запраўднасці суцэльнацелыя абады як Брыжавіка так і Брылявіка прадстаўляюць сабою ня што іншае як астаткі зацьвярдзелых і паступова звузеўших экватар'яльных палос кары і паверхняў, — быўшага калісъ агромнісцейшага але балёністага і неаднакратна зсідаўшага ў суцэльнамассавае ядро, — глыбы Сатурна.

Шэсьць аснаўных устойў раўнавагі кружніка:

- 1) правідловая, кромка-моцная і роўналінейная, сасклепленнасць суцэльнацеласці абручоў;
  - 2) напоўнезалежная ад ядравога, стацівога прыцягу, — адлегласць кружніка;
  - 3) супрацьцяжная свойскасць сугбавых робраў адносна цэнтру;
  - 4) узаемацяжнасць у паасобных суцэльнацелых абручах сугбаў з вогбамі, а бакавіц з бакавіцамі;
  - 5) агульнамассава - адлегласцівавая ўзаемацяжнасць паасобных суцэльнацелых абручоў, — вонкавага з асяродным а асяроднага з вонкавым, — распаложаным пазаабрубам цэнтрацяжнасці Сатурна;
  - 6) кругабежны разгон і экватар'яльная цэнтрабежнасць.
- 


## АБ РАЗРОЗНЕННАЦЕЛЫХ АБРУЧАХ У КРУЖНІКУ САТУРНА.

Што да істнаваньня ў кружніку Сатурна кругабежных раёў разрозненнацелых абручоў, як аськляпкаў сцягнутых або сорванных цэнтрацяжнасцю Сатурна з ташчэючых час ад часу пла佐ў або бакавіц суцэльнацелага Брылявіка, а цэнтрацяжнасцю Брылявіка, — з бакавіц суцэльнацэлага Брыжавіка, — то можам з пэўнасцю цвярдзіць, што такоўскія ня толькі тое што могуць істнаваць а напэўна што істнуюць пад сугбавымі рабрамі суцэльнацелых абручоў, як прыдатковыя да іх, у хаостычным стане, разрозненнацелыя, з апераджающим рухам бегу, кругабежныя *rai*, папаўняючыя сабой нарастанье сугбавых, рабравых, паверхняў суцэльнацелых абручоў, пад цэнтрацяжным уплывам якіх, яны змушаны знаходзіцца.



Лін. 9. Куды-б зваліўся кінутый камень з агбавога рабра Брылявіка на паверхню глобы Сатурна, цэлючы стоцы: з пункту  $a$ , праз пункт  $b$ , у пункт  $c$ , з такім разгонам шпаркасці каб у працягу аднэй гадзіны часу, роўнай  $\frac{1}{10}$  сатурнавых сутак, пасъпей зваліца ў намечаны пункт.

Лін. 10. Дзе-б апнуўся кінутый камень з агбавога рабра Брылявіка на паверхню глобы Сатурна, цэлючы з пункту  $a$ , праз пункт  $b$ , у пункт  $c$ , з такім разгонам шпаркасці каб у працягу 2 гадзіннага часу пасъпей далацець да намечанага пункту на паверхні Сатурна ( $c$ ).



Так што, на колькі суцэльнацелыя абручы ў сваіх тоўшчах пла-замі ташчэюць, цянеюць, на толькі сваімі нарастаючымі сугбавымі рабрамі шырэюць, нарастаючы коштам разрозненнацелых абручоў, або праўдзівей кажучы, — ападамі сваіх-жа ўласных ташчэючых бакоў, з каторых і ўтварыліся разрозненнацелыя абручы.

Шпаркасъць кругабежнага руху кругом Сатурна, такога разрозненнацелага раявога абруча, — павінна быць, апераджаючая, на шмат шпарчэйшая за шпаркасъць кругабежнага руху сугбавога рабра суцэльнацэлага абруча, — пад якім разрозненнацелы абруч змушаны знаходзіцца. Бо кожная пааддзельная цела зъмясьціўшыся з большага кругабегу ў меншы крубег, — напрыклад: — съкінуты камень з агбавой абічаі пад сугбавое рабро брылявіка (гл. лінарыт), — мусіць валючыся захаваць свой першапачаткавы разгон кругабежнай шпаркасъці, пераносочы яго за сабой з большага кругу ў меншы і рабіць свой кругабежны рух у кругу меншым, — (з карацейшай лініяй бегу) — з такой- же шпаркасъцю як ён рабіў яго па шмат даўжэйшай лініі, ў кругу большым.

---

## АБ МАГЧЫМАСЪЦІ ЖЫЦЬЦЯ НА СУЦЭЛЬНАЦЕЛЫХ АБРУЧАХ КРУЖНІКА САТУРНА.

Найапшырнейшыя з паверхняў суцэльнацелых абручоў у кружніку Сатурна, — гэта плазы або бакавіцы.

Год на гэтых бакавіцах роўны году на самой планэце Сатурне, калі трывалі нашы зямныя гадоў, (дакладна 29 гадоў і 167 дзён), каторы там, на бакавіцах кружніка, дзеліцца на дзьве няроўных палаўіны: на большую, ценявую або начную і на меншую, асьветленную сонцам, — або дзённую.

Поры году на бакавіцах кружніка складаюцца адносна соўнечнага съвету як быццам ня з году, з зімы, вясны, лета і восені, а з нязъмерна даўгога дня, ды яшчэ даўжэйшай начы, бо Сонца ў часы раўнадзёньня, пераходзячы сваім асьветленнем з аднай бакавіцы на другую, на шмат часу затрымліваець сваё праменне съвету на агбавых абічаях, каторыя шмат шырэйшыя за сугбавыя робры абручоў, якія і наводзяць сабою цену на абедзьве побач лежныя пад сабой бакавіцы.

Лета на бакавіцах, калі-б не браць пад увагу дзесяцігадзінны абег накіднога ценю ад кулі Сатурна, ды перамешчаваньня на небе Сонца і сатурнавых лун, — можна было-б назваць яго ня летам (разам з кандом вясны і пачаткам восені, канечна) а спрасным, стра-

шэнна даўгім, больш ад дзесятка нашых гадоў, — днём. А зіму, яшчэ даўжэйшую за дзень-лета, не зімой а спрасной ноччу, каторая там адбываеца з працягам больш пятнаццаці гадоў нашых. А праз гэта, хоць будзь кружнік у шмат разоў таўсьцей за такі якім ён ёсьць і пераважывай сваім бакавічным прыцягам, прыцяг самога Сатурна так, каб усё на ім магло трymацца стоць, перак паверхні, а не сукосам у бок Сатурна, — усё-ж-такі на бакавіцах кружніка ніякае нармальнае жыцьцё, без анабіозу замерзанья, не магчыма, бо ўсё тое што ў працягу доўгатрывалага дня-лета было-б абагрэтым і вырашчаным, тое ў працягу яшчэ даўжэйшай ночы-зімы павінна-б было заскалець ад холаду.

Аднак- жа незважаючи на тое, што там дзеіцца на бакавіцах кружніка, мы можам з пэўнасцю сказаць:

А ўсё-ж-такі ёсьць майсцы на кружніку Сатурна, дзе нятолікі можыць а нават павінна існаваць нармальнае жыцьцё, шмат чым падобнае да нашага зямнога. Дзе можа заўсёды, нармальная, трymацца ў жыдкім выглядзе вада і з цёплым умяркованым паветрам атмосфэра. Дзе лучы хоць на выгляд і невялічкага але востра-яркага съветам сонца могуць у працягу пяцігадзіннага дня абаграваць паверхню майсцоў аж на шмат дагадней як у нас, у падпалярна-умяркованых краінах зямлі, бо ноч там каротка, ня больш пяці гадзін, таксама як і дзень, — а сонца днём там съвеціць, ад усходу аж да заходу незменяючи свайго колеру, яснасерабрыстым съветам, так як у нас у летку, паўднёму, з пад зэніту, калі выгляд сонца ў шмат разоў зъменшаеца а сіла ягонага съвету, наадварот, у некалькі разоў збалышаеца.

Абавая, абічаявыя або рабравыя паверхні абручоў Сатурна як Брылевіча так і Брыжавіка а з ім за адно і надбрыжавіковай абічай брыжу або Абадніцы, — можна з пэўнасцю лічыць за зусім сформованыя паверхні, якія могуць быць зусім здатнымі для разьвіцця на іх жыцьця, — якія могуць мець ня толькі свае ўласныя, адпавядочыя прыродным умовам атмосфэры, але флёру ды й фауну.

Плошчы гэтых паверхняў павінны сабоў прадстаўляць як-бы вузкавата-паясавастую выкрайку экватар'яльнай паверхні агромністай глобы, у два разы сваім радзіусам большай за сучасную глобу Сатурна.

А атмосфэра і вада на гэтых паверхнях павінна прымацца не паводле гарызантальнай роўні плазу самой геідальнай паверхні, якая пабудавана ў поўнай згоднасці са сфероідамі круглаты самога Сатурна, а паводле малакружных сфероідаў агбавой паверхні самога-ж сцэльнацелага абручча. Так што вада на такой, самай найраённейшай, паверхні, не ў стане раўнамерна разьліўшыся трymацца, каб не сплываць з ейных краёў на экватэр'яльны ейны асяродак і не ўтвараць на

ім уздоўжную выпуклую паласу вадастою, напамінаючага сабой шырокі, плазкаваты дашчаны аполак, паложаны ў ніз плазам а ў гору выпуклым гарбылём. Усе воды, ад дажджоў, руччи і рэкі, на абічаявых паверхнях, як-бы апошнія небылі роўны,—змушаны цячы з краёў на асяродак і затрымліваща там зусім непатрабуючы для сябе лагчыны.

Перамешчэнне вады там, праз выпар, — хмарамі, з аднай бакавіцы на другую, цераз абічаю, адбываецца пэріодычна, пасля кожнага раўнадзёння. Калі на аднай з бакавіц, абрашашэўшай крышталамі вады, канчаеца нач-зіма, і распачынаеца весна або дзень-лета, то, выйшаўшая са свайго крышталічнага стану вада, пад уплывам сонечнага цепла і зъмены тэмпературы ад накіднага ценю Сатурна, — выпарываеца ў туман і хмары, якія ўзыняўшыся на абічаю, дзе прыцяг паверхні ў шмат разоў сільнейшы як на бакавіцах, — згушчаюцца ў праліўныя дажджы, а вада ад гэтых дажджоў дзякуючы свойскасцям паверхні, — съцекаець руччамі і рэчкамі на асяродак апошній. Скупляючыся там у цэлья водныя палосы і ланцу́гі азёра, дзе пад уплывам, тасама, зъмен тэмпературы (дзённай і начной), — выпарываеца, узынімаючыся туманам у хмары, якія, у сваю чаргу, апынуўшыся над пропасцю з не асьветленнай сонцам, зімуючай бакавіцай, спускаюцца па апошній і аседаюць на яе ў скрышталізованным выглядзе як шэраш або сънег, каб у наступную вясну дня-лета раскрышталізаваўшыся ўзной праз дождж вярнуцца на асяродак абічаявой паверхні ў свае ніколі незамерзаючыя вазёры.

На колькі могуць быць даўгія гэтая палосы абічаявых паверхняў, — можна судзіць па вымеру іхных радзіусаў, — зробленаму астронамам Струве.

Радзіус абічаі брылевіка мае 119500, а радзіус абічаі брыжу аж 138400 кілётраў.

На колькі шырока паласа абічаявой паверхні таго ці іншага суцэльнацелага абручка ў кружніку Сатурна, — пакуль што яшчэ на пэўнае мы ня ведаем, бо ні аднаму з астрономаў-абсэрватораў яшчэ дасьледзіць не давялося і акуратных памераў яе мы ня маем.

У адных тоўшча кружніка Сатурна паказана каля шэсцісот кілётраў, у других кляя чатырыста, каля дзьвесціцца, а ў іншых каля пайтараста і нават менш сотні кілётраў. Аднак-жа як не былі-б вузкія палосы абічаявых паверхняў суцэльнацелых абручкоў у кружніку Сатурна, — а існаванье на іх жыцьця шмат чым падобнага да нашага зямнога, — балей чым магчыма.

## Выясньенне.

„Застаецца нявыяснены факт, чаму ў часе раўнадзёньня на Сатурне, калі асьветленыне сонцам кружніка пераходзіць з нізу на верх ці наадварот і абодва акрайцы кружніка выступаючыя пабапал планэты становяцца відочнымі неадначасна, адзін акрайц відаць а другі не”.

(З кнігі Чэмбэрса: „Соўнечная систэма”).

Таўшчыня аддзельных кругавых ча-  
сцей суцэльнацелых абручоў Сатурна  
не аднолькавая.

Агбавое рабро Брылявіка таўсьцей за сугбавое на цэлую чверць. Агбавое-ж рабро Брыжавіка таўсьцей за сугбавое аж у два разы. Так што, абедзьве ста-  
раны абручавога кружніка ўтвараюць сабою пласавыя паверхні, напамінаючыя сабой дзъве склеенныя між сабой днамі пласкаватыя талеркі, з выступаючымі брыжкамі, каторыя пры надта сукосных лучах сонечнага сьвету кідаюць на ася-  
родак ад сябе ценъ, так што, калі Сон-  
ца будзе съвяціць сукосна з права, то пласцы правага акрайца кружніка будуть у цяні а левыя супроцьлежнага акрайца,—  
съветлымі. А калі з лева, то наадварот,—  
левы акрайц ценявым а правы съветлым.  
А калі ні з лева ні з права а проста, ад-  
нас, то асьветленным акрайцам акажыцца далейшы а бліжэйшы ў цяні.

Гл. лінарый 11: аа — съвет сонца, бс—  
адкідныя цені, д — ценъ на сукоснаадвер-  
нутых ад съвету бакавіцах нявидочнага  
акрайца.



Лін. 11.


# BIBLIOGRAPHIE

під час поганої погоди, і він заснував друкарню у містечку Калінівському в 1654 році. У 1660 році він купив від відомого київського друкаря Григорія Костянтиновича Глазенапа друкарню в Старому Китаї і назвав її «Архангелом Михаїлом». Друкарня відкрилася у Києві в 1661 році. У цьому ж році він заснував відокремлену друкарню у містечку Охтирці в Харківській губернії.

У післявоєнний період у СРСР відбувалися вибухи виробничих потужностей.



Історія друкарства в Україні почалася в 16 столітті в містечку Охтирці на сході України. Там, у 1661 році, київський друкар Григорій Глазенап відкрив свою друкарню, яка працювала до 1680 року. Потім друкарня була передана в містечко Старий Китаї (нині — місто Калінівське). Тут відбулося подальше розвиток друкарства. У 1680 році в містечку Охтирці відкрився другий друкарський цех, який належав друкарю Івану Кудії. Він випустив першу книгу на українській мові — «Біблія». Це була перша книга в українській мові, написана відомим місцевим друкарем Іваном Кудієм. Але це було лише початком. У 1690 році друкар Степан Кудієв випустив першу книгу на українській мові — «Біблію».




Параўнаўчая вялічыня планэт асяродкавага кругабежжжа.  
Земля, Венера, Марс, Меркуры і Месяц.

Бел. аддэл  
1991 г.



В0000003116716

1964 г.



Параўнаўчая вялічыня планет акружнога кругабежжа.

Юпітэр, Сатурн, Уран, Нэптун, у параўнаньні з вялічынёй планеты  
Зямлі (у нізе, пад знакам з крыжакам).

БЕЛАРУСКАЯ  
СТУДЭНСКАЯ КОРПОРАЦЫЯ  
„SCORINIA“

Дня ..... 193.....г.

№ .....

Вільня, вул. ....